

шкадоба, ростань, туга, адзінота... І гэта толькі тое, што згадалася адразу, а колькі засталося? Вось яшчэ адно — вусыціш. Гэта стан бязъежнай самоты, калі сэрца чалавека раптам працінае жах съмерці і небыцця.

Але ці можам мы з гэтага казаць, што беларуская мова — гэта мова *самоты*? Мяркую, што можам. І на карысьць гэтага меркаваньня ўся беларуская паззія, у якой, калі пільна ўгледзецца, няма нічога іншага, апрач жалю, туті, смутку.

Долю мы выбіраем самі, лёс нам наканаваны мовай. Мы ня можам быць іншымі ад таго, чым ёсьць нашая мова. І як бы калі шчасна ні склалася для Беларусі гульня гістарычных падзеяў, і на які б заможны лад аднойчы ні ўпарадкаваўся наш дабрабыт, мы назаўсёды застанемся *самотным* народам.

Дарэчы, калі хтосьці староныні пытае, чаму гэта беларусы цураюцца роднай мовы, з чаго яны на злом галавы кідаюцца ад яе хоць у якую іншую, то я зазвычай удакладняю — яны не ад мовы ўцякаюць, а ад таго лёсу, які наканаваны ім мовай.

Але і ня трэба ганіць тых, хто эміграваў ад нас у больш утульныя лёсы. Тыя людзі хутчэй вартыя шкадобы. Бо якая гэта пакута — жыць з сэрцам, набрынятым *самотай*, і не знаходзіць, колькі ў той мове ні шукай, словаў, каб гэтую *самоту* вымавіць хаця б самому сабе.

Нездарма ў нас кажуць: лёс на кані не аб'едзеш.

## Санацыя

### *Міхась Скобла*

Першаснае значэнне слова *санацыя* для беларускага вуха гучыць зьдзекліва. Дайце веры, усталіваны начальнікам польскай дзяржавы Юзафам Пілсудзкім *санацыйны* рэжым для беларусаў-заходнікаў мусіў азначаць „адараўленыне“, „лекаваныне“. *Санацыя* павінна была палекаваць беларусаў ад беларускага слова ў школах, ад беларускага казані ў касцёлах; мелася працісаць занядужальным населеннікам „крэсаў усходніх“ антыбеларускія варшаўскія рэцэпты. А ў выніку — дарэшты выветрыць зь беларускіх галоваў подумкі пра беларускую дзяржаўнасць. Вось дзе ўжо, сапраўды, „такія дактары вымуць душу без пары“!

Вернемся ў думках у Заходнюю Беларусь і пройдземся разам з паэтам Юркам Голубам па вуліцах Горадні, каб пачуць, як унаучы каля кляштара пры *санацыї* Польшчы „зноўку гісторыя кашляе, як прамоклы падпольшчык“.

Сённяня ў будынку прыгаданага кляштара месціцца турма, дзе эстафэту вязненай *санацыйнага* рэжыму пераймаюць вязні рэжыму лукашэнкаўскага, які сіліцца зацягнуць Беларусь на яшчэ адны, гэтым разам — паўночна-заходнія крэсы.

Сэрца Пілсудзкага пахаванае на Віленскіх могілках Роса і прадбачліва заслоненае шматтоным, таўшчэзным панцырам труніцы. На гладкай каменнай паверхні выразна відзён сълед куляў, як пасьмяротная падзяка за *санацыю*.